



БЕЛАРУСКАЯ
МОВА

ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКАЎ
І СТУДЕНТАЎ

РЕПОЗИТОРИЙ

якой утвараеца новае слова: *унук* → *праўнук*, *сіні* → *сінь*, *лес* → *узлесак*.

Утваральная база, разнастайныя структурные элементы, на базе якіх утвараюцца новыя лексічныя адзінкі. Напрыклад, аснова слова (*курсы* → *курсант*, *даўні* → *даўно*), слова (*група* → *падгрупа*; *чытаць* → *перачытаць*), слова-вазлучэнне (*турыстычны паход* → *турпаход*; *добрае сэрца* → *добрасардэчны*), спалучэнне слоў (*лес і тундра* → *лесатундра*; *жалеза і бетон* → *жалезабетон*), а таксама іменна-прыназоўнікае спалучэнне (без *вусоў* → *бязвусы*; *між гор* → *міжгор'е*).

Утваральная аснова, аснова слова, да якой далучаецца словаўтваральны сродак (фармант, ад лац. *formans, formantis* «які ўтварае, фарміруе») у працэсе дэрывациі новага слова: *вечар-(ø)* → → *вячэр-н-(i)*; *рак-(a)* → *за-чэч-н-(ы)*, *к//ч* — чаргаванне; *ноч* → *по-нач-о*.

Словаўтваральны фармант, мінімальны ў фармальна-семантычных плане словаўтваральны сродак, якім вытворнае слова адрозніваецца ад утваральнага і які з'яўляецца носьбітам словаўтваральнага значэння (сродкам яго выражэння).

Да словаўтваральных фармантаў адносяцца:
 1) прыстаўка (прэфікс): *пра-дзед-(ø)*, *не-вялік-(i)*,
ні-к-ос-? супікс: *бацьк-аў-(ø)*, *смел-a*, *вуч-ань-(ø)*;
 2) прыстаўка (прэфікс) разам з супіксам (абокон-
 ёк): *пад-акон-нік-(ø)*, *па-цих-u*, *пры-азёр-н-(ы)*,
о-кант-ава-цв; 4) постфікс: *памыц-ца*, *што-небудзь*,
дзе-сьці; 5) прыстаўка і постфікс: *раз-ысці-ся*,
вы-спац-ца; 6) інтэрфікс: *беларуск-a-руск-(i)*,
чорн-a-бел-(ы) і інш.

У большасці вытворных слоў фармантам з'яўляецца словаўтваральны афікс, але ў некаторых выпадках у якасці фарманта можа выступаць замацаваны парадак размяшчэння кампанентаў і наяўнасць агульнага націску на апорным кампаненце (*свежанафарбава́ны*) або скарачэнне ўтваральнай асновы (*метрапалі-тэн* → *метро*).

Словаўтваральная пара, словаўтваральная адзінка, якая складаецца з двух кампанентаў, аб'яднаных адносінамі вытворнасці (адно слоў — утваральнае, другое — вытворнае): *мора — марак*; *ступаць — поступ*; *бок — убаку* і інш. Вытворнае слова можа быць утваральным для новага слова, якое, у сваю чаргу, можа стаць базай для наступнага вытворнага.

АДЗІНКІ ДЭРЫВАТАЛОГІИ, класіфікацыйныя тэрміналагічныя адзінкі, якія называюць ключавыя паняцці дэрываталогіі (словаўтварэння).

Да асноўных А.д. адносяцца: вытворнае слова, утваральнае слова, утваральная база, утваральная аснова, словаўтваральны фармант, словаўтваральная пара, словаўтваральны ланцужок, вяршыня словаўтваральнага ланцужка, словаўтваральная парадъгма, словаўтваральнае гняздо, вяршыня словаўтваральнага гнязда, словаўтваральнае значэнне, словаўтваральны спосаб (спосаб словаўтварэння), словаўтваральны тып, словаўтваральны падтып (субтып), словаўтваральная мадэль, варыянты словаўтваральнай мадэлі.

Цэнтральнай адзінкай сістэмы беларускага словаўтварэння з'яўляецца **вытворнае слова**, лексічная адзінка, утвораная ад адпаведнага аднакаранёвага слова пры дапамозе тых ці іншых словаўтваральных сродкаў (прыставак, супікс, постфікс, інтэрфікс, інш.).

Словаўтваральны ланцужок, сукупнасць аднакаранёвых слоў, звязаных адносінамі паслядоўнай вытворнасці: *метад-(օ)* → *методык-(а)* → → *метадыч-н-(ы)* → *метадычн-асць-(օ)*.

Вяршыня словаўтваральнага ланцужка, зыходнае, невытворнае слова ў дачыненні да іншых слоў пэўнага словаўтваральнага ланцужка. Колькасць кампанентаў, з якіх утвараецца словаўтваральны ланцужок, залежыць ад дэрывацыйных магчымасцей яго вяршыні. Адрозніваюць 2 тыпы словаўтваральных ланцужкоў: бінарныя — складаюцца з зыходнага слова (вяршыніланцужка) і аднаго вытворнага: *есавул-(օ)* → *есавуль-ск-(и)*; палінарныя — складаюцца з трох і больш кампанентаў: *магніт-(օ)* → *магніц-і-ць* → *на-магніціць* → *намагніч-ва-ць* → *намагнічва-нн-(е)*.

Словаўтваральная парадыгма, сукупнасць вытворных слоў, звязаных адносінамі дэрывацыйнай вытворнасці з адным і тым жа ўтваральным словам у аднолькавай ступені. Кампаненты словаўтваральнай парадыгмы семантычна не залежаць адні ад аднаго, сэнсавая сувязь паміж імі праяўляецца толькі праз семантыку ўтваральнага слова. Аб'ядноўвае ўсе вытворнія аднакаранёвія слоў (у т.л. слова, якія з'яўляюцца рознымі часцінамі мовы), акрамя ўтваральнага:

| | |
|---------|------------------------|
| мор-(а) | <i>мар-ак-(и)</i> |
| | <i>мар-ск-(и)</i> |
| | <i>з-мар-ць-(и)</i> |
| | <i>з-м-ор-ск-(и)</i> |
| | <i>пры-мор-ск-(и)</i> |
| | <i>мар-а-ход-օ-(օ)</i> |

Словаўтваральнае гняздо, сукупнасць аднакаранёвых слоў, якія размяшчаюцца ў адпаведнасці з адносінамі словаўтваральнай вытворнасці:

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| <i>метад-(օ)</i> | <i>методык-(а)</i> | <i>метадыст-(օ)</i> → <i>метадыст-к-(а)</i> |
| | | <i>метадыч-н-(ы)</i> → <i>метадычн-асць-(օ)</i> |

Уяўляе сабой сукупнасць словаўтваральных ланцужкоў (па гарызанталі) і словаўтваральных парадыгмаў (па вертыкалі).

Вяршыня словаўтваральнага гнязда, невытворнае слова, у якім заключана лексічнае значэнне, якое аб'ядноўвае ўсе вытворнія аднакаранёвія слоў.

Словаўтваральнае значэнне, абагульнене значэнне рада вытворных слоў з адным і тым жа словаўтваральнымі сродкамі, якое адрознівае гэтыя слоў ад утваральных; напрыклад, слоўы *бел-ават-(ы)*, *чарн-ават-(ы)*, *сін-яват-(ы)* маюць словаўтваральнае значэнне непаўнатае якасці, слоўы *кіў-ну-ць*, *скок-ну-ць*, *зір-ну-ць*, *стук-ну-ць* аб'яднаны словаўтваральнымі значэннем «дзеянне, выкананае за адзін прыём, імгненна».

Словаўтваральны спосаб (спосаб словаўтварэння), 1) класіфікацыйная адзінка ў дэрывацыйнай сістэме, якая ўтварае цца некалькімі словаўтваральнымі тыпамі: судноснымі словаўтваральнымі сродкамі (формальнымі або ідэальнымі) і судносчымі дэрывацыйнымі значэннямі вытворных асноў; 2) спосаб змянення ўтваральнага слова, які словазлучэння (марфемнага складу, гравога ладу, лексічнага значэння), у выніку чега ўзнікае новая лексічнае адзінка. У беларускай дэреваталогіі адрозніваюць марфалагічны (гл. *Марфалагічны спосаб словаўтварэння*), марфалагічна-сінтаксічны (гл. *Марфалагічна-сінтаксічны спосаб словаўтварэння*), лексічна-сінтаксічны (гл. *Лексічна-сінтаксічны спосаб словаўтварэння*) і лексічна-семантычны (гл. *Лексічна-семантычны спосаб словаўтварэння*) спосабы словаўтварэння.

Словаўтваральны тып, схема пабудовы вытворных слоў, якія характарызуюцца агульнасцю прынцыпаў ўтварэння, судноснасцю словаўтваральных сродкаў і судноснасцю дэрывацыйных значэнняў вытворных асноў. У беларускай дэреваталогіі, напрыклад, у марфалагічным спосабе словаўтварэння вылучаюцца 3 словаўтваральныя тыпы — *афіксацыя*, *кампазіцыя* і *кампазіцыя + афіксацыя*.

Словаўтваральны падтып (субтып), варыянт словаўтваральнага тыпу, які аб'ядноўвае слоўы, утвораныя паводле розных, але судносных мадэлей. Кожны словаўтваральны тып характарызуецца пэўнай колькасцю падтыпаў, напрыклад, у словаўтваральному тыпе «кампазіцыя» адрозніваюць такія словаўтваральныя падтыпы, як *словаскладанне*, *асноваскладанне* і *абрэвіацыя*. Вытворнае слова можа ўступаць у адносіны вытворнасці не з адным, а з некалькімі роднаснымі словамі ў аднолькавай ступені; напрыклад, лексічнае адзінка *безбілетнік* можа разглядзіцца як вытворнае слова, утворанае па двух падтыпах: *без-білет-нік-(օ)* ‘пасажыр без білета’ ← *білет-(օ)*

(канфікацыя) і *безбілетн-ік-(օ)* ‘безбілетны пасажыр’ ← *безбілетн-(ы)* (суфікацыя).

Словаўтаральная мадэль, тыпізаваны схематычны ўзор моўнай адзінкі з паслядоўна размешчанымі кампанентамі, які характарызуеца абагульненым значэннем і можа напаўняцца разнастайным лексічным матэрыялам. Паняцце «словаўтаральная мадэль» улічвае канкрэтныя асаблівасці ўтварэння пэўнага слова ці групы слоў у межах словаўтаральнага падтыпу і тыпу і дае падставы для новых аналагічных аперацый. Словы, якія ўтвораны паводле адной словаўтаральной мадэль, аб’ядноўваюцца агульным значэннем. Словы *купец*, *жнец*, *касец*, *грабец* утвораны па адной словаўтаральнай мадэлі «аснова дзеяслова + суфікс *-ец*», паколькі адносяцца да адной часціны мовы, утворыліся ад дзеяслоўных асноў пры дапамозе суфікса «*-ец*» і маюць агульнае значэнне «назва асобы паводле дзеяння, заняты».

Варыянты словаўтаральной мадэлі, марфаналагічна абумоўленыя разнавіднасці пэўнай словаўтаральной мадэлі, паводле якой адбываецца дэрывацыя новых лексічных адзінак. Напрыклад, назоўнікі *плацеж*, *грабеж*, *крадзеж* аб’яднаны адным словаўтаральным значэннем і ‘дзеянне паводле ўтваральнага слова’, адносяцца да аднаго словаўтаральнага тыпу, да аднаго словаўтаральнага падтыпу і ўтвораны па ёй адной словаўтаральнай мадэлі «аснова дзеяслова + суфікс *-еж*», але з’яўляюцца рознымі варыянтамі словаўтаральной мадэлі: 1) *плац-i-ць* → *плац-еж-(օ)*, утваральная аснова заканчваецца на глухі мяккі [ш’]; 2) *граб-i-ць* → *граб-еж-(օ)*, утваральная аснова заканчваецца на звонкі мяккі [б’]; 3) *крас-ці* → *крадз-еж-(օ)*, утваральная аснова заканчваецца на глухі мяккі [с’], які ва ўтвораным слове пераходзіць у [з’].

У залежнасці ад дэрывацыйных магчымасцей усе адзінкі метаструктуры словаўтарэння (спосабы, тыпы, падтыпы, мадэлі) падзяляюцца на:

1) **н е п р а д у к т ы ў н ы я** — замкнутая адзінкі метаструктуры словаўтарэння, паводле якіх утвараецца нязначная колькасць (паддаецца дакладнаму падліку) лексічных адзінак: *добр-(ы)* → *добр-օ-(օ)*, *цёпл-(ы)* → *цяпл-օ-(օ)*, *ліх-(и)* → *ліх-օ-(а)*, *зл-(ы)* → *зл-օ-(օ)*;

2) **м а л а п р а д у к т ы ў н ы я** — адзінкі метаструктуры словаўтарэння, якія маюць невялікую ступень актыўнасці пры ўтварэнні новых слоў: *грабенъчаты*, *зубчаты*, *каленчата*, *палаўінчата*, *рэпчаты*, *сцябельчаты* і інш. (усе пералічаныя прыметнікі ўтвараюцца ад асноў назоўнікаў пры дапамозе дэрывацыйнага фарманта *-чат-* і маюць агульнае словаўтаральнае значэнне «які мае ў сабе тое ці падобны на тое, што абазначана ўтваральным словам»);

3) **в ы с о к а п р а д у к т ы ў н ы я** — гэта адкрытыя, незамкнутыя адзінкі метаструктуры словаўтарэння, паводле якіх утвараецца вялікая колькасць (складана вызначыць колькасны склад тых дэрыватаў) лексічных адзінак: *варожасць*, *зольнасць*, *ізаляванасць*, *лютасць*, *маштабнасць*, *мяkkасць*, *непарыўнасць*, *нікчэмнасць*, *рэпталібелнасць*, *смеласць*, *спагадлівасць*, *стажытнасць*, *тлустасць* і інш. [назоўнікі з адцягненым значэннем прыметы і ўласцівасці ўтвараюцца пры дапамозе суфікса *-асць* (-осць-) ад асноў прыметнікаў].

B.B. Урбан.

| № | Класіфікацыйная адзінка словаўтарэння | | Прыклад |
|---|--|---|---|
| 1 | <i>Спосаб</i> | | МАРФАЛАГІЧНЫ |
| 2 | <i>Тып</i> | | афікацыя |
| 3 | <i>Падтып</i> | | суфікацыя |
| 4 | <i>Мадэль</i> | ↓ | «аснова дзеяслова + суфікс <i>-еж</i> » |
| 5 | <i>Варыянты словаўтаральной мадэлі</i> | | «аснова на глухі зычны + суфікс <i>-еж</i> »; «аснова на звонкі зычны + суфікс <i>-еж</i> » і інш. |